



2 КАСТРЫЧНИКА 2007 г.
АЎТОРАК
№ 187
(26052)
Кошт 380 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 Г.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Увага: «прамыя лініі»

ПЕНСІЙНАЯ «РАСКЛАДКА»
Як і калі прыводзіцца перагляд пенсій, хто мае права на над-
баўку і павышэнні, што чакае пенсіянераў-даўраўнаўшчыкаў, якія
змяненні могуць адбыцца ў пенсійным заканадаўстве, а таксама
асаблівае вылучэнне стажу і заробку — усё гэта стане тэмай «пра-
мой лініі» Звязды» з удзелам начальніка Галоўнага ўпраўлення
пенсійнага забяспячэння і сацыяльнага страхавання Міні-
стэрства працы і сацыяльнай абароны Валентыны Вікенцьеў-
ны КАРАЛЁВАЙ.

Такім чынам, згодна з папярэдняй дамоўленасцю, наша «пра-
мая лінія» адбудзецца 10 кастрычніка з 11 да 12 гадзін на рэ-
дакцыйных тэлефонах: (8-017) 292 38 21 і 292 38 92. Папярэд-
нія пытанні прымаюцца па нумары 287 17 57.

УСЕ ХВАРОБЫ АД НЕРВАЎ

У вас бяссонніца? Прыгнечаны настрой? Незразумелыя страхі і
фобіі? Адчуванне ўласнай непаўнацэннасці? Усе гэтыя станы аба-
вязкова перадаюцца на адпаведныя рэцэптары і не праходзяць для
арганізма бесследна. Як адаб'ецца такі дысбаланс на вашым здра-
роўі, як можна пазбегнуць яго? На гэтыя і іншыя пытанні падчас
«прамой лініі» адкажа галоўны псіхатэрапеўт рэспублікі, кан-
дидат медыцынскіх навук, загадчыца кафедры псіхатэрапіі
Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адука-
цыі Ірына Анатольеўна БАЙКОВА. «Прамая лінія» адбудзецца 5
кастрычніка з 14.00 да 15.30 па тэлефонах: 8(017) 292 38 21
і 292 38 92. Папярэднія пытанні можна задаваць па нумарах 8
(017) 287 18 29 і 287 18 36.

Беларусь разглядае ААЭ як стратэгічнага
саюзніка ў рэгіёне Персідскага заліва

Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў 1
кастрычніка на сустрэчы са старшынёй выканаўчага апарату ўра-
да Эмірата Абу-Дабі Хальдунай Халіфой Аль Мубаракам.

«Мы дакладна вызначылі свайго стратэгічнага саюзніка і партнёра ў
рэгіёне Персідскага заліва — гэта Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, і мы
вельмі зацікаўлены ў нашай прысутнасці ў гэтай частцы планеты», —
падкарэсліў Прэзідэнт. Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што ў час апошняга
візіту ў ААЭ ў сакавіку гэтага года былі дасягнуты дамоўленасці аб
супрацоўніцтве ў нафтавым, энергетычным, ваенна-тэхнічнай сферы,
ў галіне будаўніцтва, транспарту, касмічных тэхналогій, прамысловасці,
спорту і турызму. Для рэалізацыі праектаў у гэтых сферах была ство-
рана міжрадавая рабочая група. З беларускага боку старшынёй групы
з'яўляецца дзяржсакратар Савета Бяспекі Віктар Шэйман, з боку
ААЭ — Хальдун Халіфа Аль Мубарак.

«Я буду задаволены, калі мы выпрацаваем больш канкрэтныя прагра-
мы па гэтых напрамках супрацоўніцтва», — сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ўзровень тавараабароту паміж
Беларуссю і ААЭ пакуль невысокі. За сем месяцаў гэтага года ён склаў
\$14 млн, а найбольшага аб'ёму дасягнуў у 2003 годзе — больш як \$38
млн. Паводле слоў Прэзідэнта, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты выказалі
гатовнасць інвеставаць у эканоміку Беларусі, і рэспубліка «можа прапа-
наваць сотні варыянтаў для супрацоўніцтва». Хальдун Халіфа Аль Муба-
рак у сваю чаргу падвердзіў, што Аб'яднаныя Арабскія Эміраты надаюць
вялікае значэнне развіццю адносін з Беларуссю, якую лічаць свайм
стратэгічным партнёрам ў Еўропе. Ён таксама перадаў цёплыя пажа-
данні ад прэзідэнта ААЭ і наследнага прынца эмірата Абу-Дабі.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

БЕЛАРУСЬ І КІТАЙ ВЫЙШЛИ НА ЎЗРОВЕНЬ
СТРАТЭГІЧНАГА ПАРТНЁРСТВА

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага наро-
да і сябе асабіста павіншаваў старшыню Кітайскай Народнай Рэспублі-
кі Ху Цзіньтао з нацыянальнымі святамі — Днём абвешчання КНР. Кі-
раўнік Беларускай дзяржавы адзначыў, што сёння Кітай па праву зай-
мае вядучы пазіцыі ў сусветным супольніцтве. Аляксандр Лукашэнка
з задавальненнем канстатаваў, што Беларусь і Кітай дзякуючы нама-
ганням кіраўніцтва выйшлі на ўзровень стратэгічнага партнёрства.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Аляксандр Лукашэнка
запатрабаваў павысіць
эфектыўнасць работы КДБ

Прэзідэнт Беларусі 1 кастрычніка разгледзеў кадравыя пы-
танні. У сувязі са змяненнем структуры Камітэта дзяржаўнай
бяспекі Аляксандр Лукашэнка назначыў:

- Вагнер Віктар Паўлавіч — першым намеснікам старшыні Камі-
тэта дзяржаўнай бяспекі па кантралявальнай дзейнасці;
Смалякоў Мікалай Зіноўевіч — намеснікам старшыні Камітэта
дзяржаўнай бяспекі па кадравым забеспячэнню і арганізацыйнай рабоце;
Траццэцкі Пётр Уладзіміравіч — намеснікам старшыні Камітэта
дзяржаўнай бяспекі па забеспячэнню апэратыўна-вышуковай дзейнасці;
Герасіменку Геннадзь Анатольевіч — начальнікам упраўлення Камі-
тэта дзяржаўнай бяспекі па Віцебскай вобласці;
Захарова Аляксей Іванавіч — начальнікам галоўнага ўпраўлення
кантраляверды Камітэта дзяржаўнай бяспекі;
Талстова Аляксандра Алегавіч — начальнікам галоўнага ўпраў-
лення абароны канстытуцыйнага ладу і барацьбы з тэрарызмам Камі-
тэта дзяржаўнай бяспекі;
Русак Віктар Уладзіміравіч — начальнікам галоўнага ўпраў-
лення эканамічнай бяспекі Камітэта дзяржаўнай бяспекі;
Варапаева Ігара Рыгоравіч — начальнікам галоўнага ўпраўлен-
ня ўрадавай сувязі Камітэта дзяржаўнай бяспекі.

(Заканчэнне на 3-й стар.)

Ведай нашых!

ЛЕПШЫХ НАЗЫВАЕ КОНКУРС

Вы ведаеце свайго пашталё-
ўна?

Відаць, абсалютная больш-
шасць насельніцтва краіны адка-
жа на гэта пытанне альбо ко-
роткім «так», альбо крыху даў-
жэйшым: «Мы яго не толькі ве-
даем, мы яго любім!» Бо менаві-
та ён прыносіць нам чаканыя
газеты, пенсіі, пісьмы, прыво-
зіць хлеб ці нешта з заказаных
прамысловых тавараў, прымае
плячэжы за камунальныя і іншыя
паслугі, афармляе крэдыты...
Свой чалавек, каралея, які,
што надзвычай важна, мо-
жа не проста зразумець патрэ-
бы чалавек да паспагадчы
яму, але і дапамагчы, выра-
шыць абсалютную большасць
праблем, што ўзнікаюць — так
бы мовіць — «па духу жыцця».
Унікаюць сёння... А як жа
з тымі, што могуць з'явіцца
заўтра?



Падчас урачыстага адкрыцця конкурсу старшыня прафкама
РУП «Белпошта» Надзея Міхайлаўна ГРЫБ, намеснік міністра
сувязі і інфарматызацыі Ніна Сямёніўна ГАУРЫЛАВА, старшы-
ня журы Ірына Ігнацьеўна САКСОНАВА і старшыня прафсаюза
рабочнікаў сувязі Валентына Івануўна АСПЕНКА.

Table with exchange rates for various currencies: USD, EUR, BYR, etc.



«СВАМОВА» АНІМІРАВАННЕ

ЗОЛАТА Ў ФАВОРЫ

У вайгрышы — пакупнікі мёрных зліткаў

Сапраўды, каму пашанцавала яшчэ ў жніўні (а тое і раней)
набыць у беларускіх банках золата, сярэбро і плаціну ў мёрных
злітках, — гэтыя людзі не прагадалі: за непрацяглы час атры-
малі істотны барыш. Справа ў тым, што з пачатку верасня кошт
каштоўных металаў імкліва пайшоў угору. За апошнія тыдні менавіта
за золата на тое ж золата на сусветным рынку падскочыла на
12 працэнтаў, на сярэбро — на 17, на плаціну — на 10 працэнтаў.
Зразумела, не стала на месцы і цэна на каштоўныя мета-
лы ў злітках і ў рэспубліцы, а таму сур'ёзна пакупнікі зарабілі
на гэтым мільёны.

А што датычыцца насель-
ніцтва?
— Людзі таксама не застаюцца
убаку. Прычым многія фізічныя асо-
бы не спланіраваў купляць зліткі, а
арыентаваны на рух цэн. Таму по-
пыт з боку насельніцтва і павялічы-
ся попыт на золата і сярэбро, а таму
з боку камерцыйных банкаў.

Менавіта банкі першымі ад-
разагалі на тэндэнцыі росту цэн на
каштоўныя металы на сусветным
рынку, — гаворыць Уладзімір Пят-
роў. — Яно і зразумела: банкі ма-
ляць апэратыўную інфармацыю,
працуюць на сусветным рынку, ад-
сочваюць сітуацыю па цэнах на
каштоўныя металы і апэратыўна рэ-
агуюць на змяненні.

— У першую чаргу — нестабільна-
е становішча, якое складаецца
апошнім часам у амерыканскай
эканоміцы і суданскіх курсу до-
лара да еўра. Долар слабеіць і, ад-
паведна, інвестары выводзяць свае
актывы з гэтага рынку ў укладва-
юць іх у еўра альбо каштоўныя ме-
талы. У прычым, на кошт золата
ўплывае шмат фактараў. Калі 10 го-
дуў таму было толькі пару асноў-
ных фактараў, якія адбываліся на
цэне металу, то зараз гэта шматфак-
тарны мадэль. Крызіс іпатачнага
рынку ў Амерыцы, аслабленне курсу
долара — воль негатывыя мо-
манты, якія падцілілі рост цэн на
золата. У пэўнай прывязцы знаход-
зяцца цэны на золата і да нафты:
выраслі цэны на сыравіну — павялі-
чыліся кошт металу.

— А якія на будучыню прагно-
зы па золату?
— Мы прагназуем не даём, мы
арыентуемся на прагнозы вядучых
сусветных фінансавых інстытутаў,
банку, які стабільна і даўно пра-
цуюць на гэтым рынку. І трэба ад-
дзяляць цэны на золата і да нафты:
выраслі цэны на сыравіну — павялі-
чыліся кошт металу.

— Цікава, а наколькі прыбыт-
ковым стала ўкладанне грошай
ў тых ж золата мёрных зліткаў?
— Яна хістаецца, але на сусвет-
ным рынку цэна тройскай унцыі зол-
а знаходзіцца ў дыяпазоне 740—745
долараў. Гэта, дарэчы, сямігадовае
максімум.

— Цікава, а наколькі прыбыт-
ковым стала ўкладанне грошай
ў тых ж золата мёрных зліткаў?
— Яна хістаецца, але на сусвет-
ным рынку цэна тройскай унцыі зол-
а знаходзіцца ў дыяпазоне 740—745
долараў. Гэта, дарэчы, сямігадовае
максімум.

Ігар ГРЫШЫН.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

УКРАЇНА: ПРЭМ'ЕР ЗАСТАЕЦА?

Ва Украіне адбыліся датэрміновыя выбары дэпутатаў Вярхоўнай Рады
краіны. Па стану на 19 гадзін 1 кастрычніка ў выніку падліка 85,22 пра-
цэнта бюлетэняў з агульнай колькасці больш як у 20 партый і блоку
лідарства ўтрымлівала Партыя рэгіянаў Віктара Януковіча, за якую пра-
гласавалі 32,86 працэнта выбаршчыкаў. Доўгі час спачатку лідзіраваў
Блок Юліі Цімашанка (БЮЦ), але ён у выніку з 31,70 працэнта застаўся
на другім месцы. Акрамя гэтых дзювох партый у парламент краіны прай-
шлі яшчэ тры палітычныя сілы: блок «Наша Украіна» — Народная Сама-
абарона — 14,81 працэнта галасоў, Кампартыя Украіны — 5,25 і блок
Уладзіміра Літвіна — 4,00. Сацпартыя зноў вярнулася ў лік партый, якія
прайшлі ў Раду з 3,05 працэнта галасоў. Між тым, сакратары прэзі-
дэнта быў занепакоены сітуацыяй з затрымкай тэрмінаў здачы бюле-
тэняў і ЦДК акружных камісій ва ўсходніх рэгіёнах краіны.

ПАРЛАМЕНТ ІРАНА ПРЫЗНАЎ ЦРУ
ТЭРАРЫСТЫЧНЫ АРГАНІЗАЦЫЙ

У суботу парламент Ірана прыняў рэ-
залюцыю, у якой ЦРУ і армія ЗША пры-
знаюцца тэрарыстычнымі арганізацы-
ямі. Як тлумачыцца ў тэкście, рашэнне
прынята таму, што ЗША скінулі на Япо-
нію атаманіа бомбы падчас Другой
сусветнай вайны, у нядуўным мінулым
выкарыстоўвалі начыненыя абедненым
уравам бомбы ў Афганістане, на Бал-
канах і ў Іраку...

НОВЫ ЯПОНСКИ ПРЭМ'ЕР МАЕ НАМЕР ВЫРАШЫЦЬ
3 РАСІЯЎ («ПРАБЛЕМУ ТЭРЫТОРЫЙ»)

Прэм'ер-міністр Японіі Ясуа Фукуда мае намер прыкладваць на-
маганні да развіцця сувязяў з Расіяй і да вырашэння з ёй тэрытары-
яльнай спрэчкі, будзе імкнуча да «агульных стратэгічных інтарэсаў»
з Кітаем, аднак аснову дыпламатыі краіны бачыць у саюзе з ЗША. «Я
маю намер умацоўваць сувязі з Расіяй, адначасова вырашаючы праб-
лему Паўночных тэрыторый», — заявіў Фукуда ў парламенце.

РУП «Логойскі комхоз» (Прадавец)
совместно с КУП «Минский областной
центр учета недвижимости»

проводят открытый аукцион по продаже здания котельной
(общ. пл. 181,5 кв.м), расположенного по адресу: г. Логойск,
ул. Советская, 33а. Площадь зем.уч. 0,0921 га. Начальная цена
— 54 187 348 бел. руб. с НДС. Задаток в размере 10% от началь-
ной цены перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском
отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357, КУП «Минский
областной центр учета недвижимости», УНП 690324015. Дого-
вор купли-продажи должен быть произведена в течение 10 дней
со дня подписания протокола о результате аукциона. Объект
продается без условий. Переход права пользования земельным
участком будет осуществлен по решению райисполкома. Поряд-
ок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.
Аукцион состоится 06.11.2007 г. в 12.00 по адресу: г. Минск,
ул. Чкалова, 5, к. 321. Заявления на участие и необходимые до-
кументы принимаются по 05.11.2007 г. до 17.00 по адресу:
г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН (8017) 2246134.
САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.RLT.BY

РОЗГАЛАС

А П О Ш Н Я Я
І Н Ф А Р М А Ц Ь Я
С У Т А К

У ДОМЕ ВЫЙЎЛЕНЫ АРСЕНАЛ І «ХАРЧОВЫ СКЛАД»

Каля 8 гадзін раніцы ў Асіповіцкую міжрайінспекцыю аховы
жывёльнага і расліннага свету паступіла паведамленне аб не-
законным паляванні палібуў вёскі Рожышча Асіповіцкага раё-
на. Дзяржінспектар таксама папярэдзіў, што здабытую ка-
зулю вязьць у аўтамабілі «Таёта Лэнд-Крузэр».
Аўтамабіль быў знойдзены ў двары пабудовы на беразе Свіслачы ў
пасёлку Сасновы. Уладальнік транспартнага сродку дазвольных даку-
ментаў на права палявання не прад'явіў. Была выклікана следча-апэра-
тыўная група Асіповіцкага РАУС, а затым і падатковая інспекцыя. Пад-
час вобшыку домаўладання ў прапарушальніка былі знойдзены кара-
біны СКС і боепрыпасы да яго, тры гладзвольныя паліўнічныя ружжы і
боепрыпасы да іх. Але гэта яшчэ не ўсё. Таксама было знойдзена зама-
рожане мяса дзичыны агульнай вагой звыш 100 кілаграмаў, каля 300
пяцідзесяцілітровых бочак з салёнымі лісьцямі, бочкі з журавінамі вагой
каля 1 тоны. Зараз па дадзенаму факту прыводзіцца разбор.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ВЫРАТАВАЛЬНІКІ ЗДЫМАЛІ ХЛАПЧУКА З ДРЭВА...

А яно было так званай «у»-падобнай формы, два ствалы ў ім
разгалінаваліся. І так савольнічаў ён там, што моцна зашча-
міўся.
Выслабніцца з «пасткі» самастойна гарэзу ніяк не ўдалася, тады
на дапамогу яму прыйшлі людзі, якія праходзілі па вуліцы Міжнароднай
(гэта было ў Гомелі). Ды таксама беспаспяхова. Выйсць адно, вырашыў
адзін мужчына: выклікаць службу выратавання, работнікі якой хутка з'я-
віліся да месца здарэння і ўсё паставілі на сваё месца. 12-гадовае пад-
летак быў так рады свайму вызваленню з «палону», што забыў падзяка-
ваць «эмчэасцаў» і даў такога дзёру, што толькі пяткі бліжчалі...

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

ЮАНЬ — У ЗОЛАТАВАЛЮТНЫХ РЭЗЕРВАХ

Актыўны ў кітайскіх юанях будуць уключацца ў склад міжна-
родных рэзервовых актываў Беларусі ў нацыянальным вызна-
чэнні (золатавалютны рэзервы), паведаміў карэспандэнту
«Звязды» прэс-сакратар Нацыянальнага банка рэспублікі Мі-
хаіл ЖУРАВОВІЧ.
Як адзначаюць у галоўным банку, гэты крок, у прыватнасці, аб-
умоўлены тэмпамі росту кітайскай эканомікі і павелічэннем яе ўдзель-
най вагі ў структуры сусветнага гандлю, а таксама значным пашы-
рэннем двухбоквых эканамічных узаемаадносін паміж нашай кра-
інай і Кітаем. На працягу апошніх гадоў назіраецца стабільнае павелі-
чэнне тавараабароту паміж рэспублікай і Кітаем, прычым у найб-
лэйшай будучыні чакаецца яго значны рост. Напрыклад, па выніках
сямі месяцаў гэтага года аб'ём узаемагна знешняга гандлю склаў
692 млн долараў ЗША, што на 80 працэнтаў больш у параўнанні з
аналогічным перыядам мінулага года.

Ігар ГРЫШЫН.

У БАБРУЙСКУ ВЫБРАЛІ «ЗАЛАТУЮ ЦЕШЧУ»

Конкурс на лепшую цешчу прайшоў у мінулы суботу ў Ба-
бруйскім гарадскім цэнтры культуры і адпачынку.
Як расказаў дырэктар парку Аляксандр Вінаградцаў, на высокую зван-
не «Залатой цешчы-2007» прэтэндавала 6 жанчын. Публіка і журы назі-
ралі, як цешчы паказваюць сябе ў розных намінацыях: як клепатлівая
гаспадыня, як мудрая жанчына, як гасцінны чалавек і, нарочіць, вясёлая
цешча. Ад рудзельнага пенсіянера лёгка пераходзілі да прыпевак і парад
малядым, потым гатавалі стравы — ад тортаў да драўняк са шкваркамі,
прамаўлялі тосты, спявалі і танчылі.
У выніку «Залатой цешчы» Бабруйска стала Людміла Давыдаўна За-
рэчкіна. Журы моцна ўразілі яе прыпеўкі: жанчына сама піла вершы,
добра спявала і з запалам, нягледзячы на паважны ўрост, танчыла. Люд-
міла Давыдаўна атрымала галоўны прыз — падушку і коўдру. Перамож-
цы ў намінацыях атрымалі падушкі, і ўсе засталіся вельмі здаровыя.
У тым ліку і тры сотні гледачоў, якія назіралі за спаборніцтвам цешчаў у
сонечным вясковым дзень у парку.
«Залатая цешча» прыводзіцца ў Бабруйску пяць гадоў. Спачатку жан-
чыны з досведам цешчы ставіліся да залікаў браць удзел у конкурсе
не вельмі рашуча, а цяпер прывыкліся. І як толькі з'яўляецца рэклама ў
прэсе, ад патэнцыйных канкурсантаў проста адбою няма. Сяветы ў кон-
курсе брала ўдзел жанчына, якой дачка і зяць нарадзілі 9 чэрвеня!

Ілона ІВАНОВА.

НІШЧАЦЕ НА ПАЛ'ЯВАННІ

Ракавы стрэл, у выніку якога загінуў чалавек, прагучаў у ле-
се палібуў вёскі Кашалі Пухавіцкага раёна.
Паводле даных аддзела інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Мі-
нбалькыянскага, здарэнне адбылося каля трох гадзін ночы. Сталіны
жыхар, рабочы аднаго з унітарных прадпрыемстваў, спатыкнуўся і
пры падзенні нанёс сабе смеротную рану ў шыю з незарэгістравана-
га паліўнічнага ружжа ТОЗ 16-га калібру.

Ігар ГРЫШЫН.

ЗАКІДВАЮЦЬ «ВУДУ» НА ПЕНСІЯНЕРАЎ

Хто? Рознага роду прайдзісветы, якія прадстаўляюцца ім як
сацыяльныя работнікі, а потым у зручны момант шыраць па
хаце ці кватэры і забіраюць грошы.
У першым выпадку дэдуля з Гомеля 1920 года нараджэння пазба-
віўся 7 млн 300 тыс. рублёў, а ў другім — 83-гадовае жыхарка вёскі
Рудзінск буда-Кашалёўскага раёна страціла тры мільёны рублёў. Ста-
рыя падзялі іхня даверлівасць. Яны не здалісялі папрасіць пака-
заць тых «сацыяльных работнікаў» пасведчання ці хоць бы патэлефана-
ваць у ЦДК акружных камісій ва ўсходніх рэгіёнах краіны.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

КУП «Слуцкі комбінат школьнага питания»
(Прадавец) совместно с КУП «Минский областной
центр учета недвижимости»

проводят открытый аукцион по продаже здания КПП № 2 (46 кв.м),
расположенного по адресу: г. Слуцк, 1-й пер. Железнодорожный, 10.
Площадь земельного участка 1,1543 га. Начальная цена — 30 000 000
бел. руб с НДС. Задаток в размере 10 % от начальной цены перечис-
ляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-
Банк», МФО 153001357, КУП «Минский областной центр учета недви-
жимости», УНП 690324015. Договор купли-продажи должен быть под-
писан в течение 10 дней с даты проведения аукциона. Объект прода-
ется без условий. Оплата за объект должна быть произведена в те-
чение 30 календарных дней с даты подписания договора купли-про-
дажи. Переход права пользования земельным участком будет осу-
ществлен по решению местного исполкома. Порядок проведения аук-
циона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится
06.11.2007 г. в 12.00 по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 120. Заявления
на участие и необходимые документы принимаются по 05.11.2007 г.
до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326.
Контактные телефоны: (8017) 2246134, (801795) 57133.
Сайт в Интернете: www.rlt.by

белагпромпобанк

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «БРЭНД ГОДА 2006»

220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.

Контакт-центр банка: тел. 136

(звонок бесплатный на территории РБ)

С 1 октября 2007 г. на основании постановления Правления На-
ционального банка Республики Беларусь от 21.09.2007 № 180, размер
ставки рефинансирования установлен в размере 10 процентов
годовых.

В соответствии с условиями договоров ОАО «Белагпромпобанк»
сообщает о снижении процентных ставок по договорам банковско-
го вклада «Универсальный» и «Сберегательный», заключенным в
период с 02.08.2004 по 05.03.2006, на 0,25 процентного пункта с
02.11.2007.

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ
от 27.10.2006 г. № 2.

www.belapb.by



Table with exchange rates for various currencies: USD, EUR, BYR, etc.

З днём народзінаў шыра вішнем
начальніка Круглянска-
га вузла паштовай
сувязі А.М. ЛУКАШЭ-
ВІЧА. Моцнага зда-
роўя Вам, шануўны Анатоль Мі-
калаевіч, паспеўаў ва ўсіх Ва-
шых справах, міру і ладу ў сям'і!
Звяздаўцы.

Будучыня — На кантролі ўрада за лічбавым вяршаннем

Карэспандэнт «Звязды» прысутнічала на адкрыцці другога ў Рэспубліцы радыётэлевізійнага перадаючага рэтранслятара (першы такі аб'ект знаходзіцца ў Мінскім раёне) у гарадскім паліцэўку Шаркаўчына, што на Віцебшчыне.

Жыхары не толькі гэтага населенага пункта (зона распаўсюджвання лічбавага сігнала складае 23 кіламетры) атрымаюць магчымасць замест двухтэлеканала глядзець шэсць тэлеканалў. Гэта Першы нацыянальны, АНТ, СТБ, ЛАД, НТВ-Беларусь і Расія — два з іх вяртаюцца ў аналагавы фармат, чатыры ў лічбавым.



70-метровая тэлевежа.

Паводле слоў галоўнага інжынера РУП «Беларускі радыётэлевізійны перадаючы цэнтр» Андрэя КАРАІМА, каб паліваць новую тэлекавалю, жыхары павінны набыць спецыяльны тэлевізійны прыстаўкі для апрацоўкі лічбавага сігнала. Іх вытворчасцю ў нашай краіне займаюцца такія прадпрыемствы, як «Гарызонт» і «Віцязь». Ачынная прыстаўка каштуе каля 215 тыс. беларускіх рублёў.

Маюцца і кітайскія аналагі, — адзначае намеснік старшын мясцовага райвыканка Міхаіл Юсюкевіч. — Яны, безумоўна, больш танныя, але па якасці значна саступаюць беларускім тэлепрыстаўкам. Але, як ні круці, людзі будуць набываць тую прадукцыю, якая ім па кішы...

Новы рэтранслятар створаны на базе Шаркаўчынскай радыёраёнавай станцыі. Яго будаўніцтва абшліся ў 372 млн беларускіх рублёў. Грашовыя сродкі пайшлі на набыццё сучаснага лічбавага абсталявання. Акрамя гэтага, правялі рэканструкцыю радыётэлевізійнай вежы. Зараз яна ўзнімаецца ў неба на сямідзесяціметровую вышыню (першапачаткова вышыня — 56,7 метра).

— Андрэй Іванавіч, навізець, калі ласка, перавагі лічбавага вяршання над аналагавым?

Надзея ДРЫЛА.
Фота аўтара.

Р.С. Нагадаем, што да 2010 года Міністэрства сувязі і інфармацыйнае паведамленняў і тэлебачання планавалі перайсці на тэлебачанне ў лічбавым фармате ў абласных цэнтрах, а да 2015 года — у вёсках. Сярод асноўных пераваг лічбы — значнае энергазберажэнне перадаючага абсталявання, павелічэнне колькасці праграм, якія можна распаўсюджваць на адным частотным канале, а таксама значнае палепшэнне якасці перадачы «малюнка». Такім чынам, пасля ўкаранення лічбавага тэлебачання, у паласе аднаго тэлеканала можна будзе трансляваць з добрай якасцю 8—10 тэлевізійных праграм. У выніку ў розных раёнах краіны з'явіцца магчымасць трансляцыі ад 64 да 120 праграм.



Пераносны лічбавы тэлевізар. Такім чынам, пасля ўкаранення лічбавага тэлебачання, у паласе аднаго тэлеканала можна будзе трансляваць з добрай якасцю 8—10 тэлевізійных праграм. У выніку ў розных раёнах краіны з'явіцца магчымасць трансляцыі ад 64 да 120 праграм.

Каб спадзяванні маглі скарыстацца ўсімi выгодамі лічбы, яны павінны мець лічбавы тэлевізар ці прыстаўку для звычканнага аналагавага тэлебачання. Дарэчы, ААТ «Гарызонт» і Royal Philips Electronics дзякуючы прыватнаму прыватнаму Set Top Box, прызначаным для выкарыстання ў краінах СНД. Пакуль жа масавы выбар прыставак-дэкодераў і лічбавых тэлевізараў не наладжаны. Аднак і даволі высока іх кошт: 80—100 і тысячы умоўных адзінак адпаведна.

Згодна з міжнародным пагадненнем, да якога далучылася і Беларусь, да 2015 года на лічбавую тэлетрансляцыю пярэйдзе 120 краін свету.

Крымінал «Тытунёвае багацце» беспрацоўнай

Супрацоўнікі аддзела ДАІ і АБЭЗ Палацкага РАУС каля дзевяці гаўдзін веча сумесна з супрацоўнікамі падатковай інспекцыі на аўтадарозе Палац—Віцебск ля вёскі Баранова затрымалі «Фольксваген-Транспарцёр», на якой 37-гадовага жыхарка Пастаўскага раёна перавозіла 13 850 пакаў чыграт на суму 17 млн 335 тыс. рублёў без акцызных марак Беларусі. Складзены адміністрацыйны пратакол.

Аляксандр ПУШАНСКИ.

Вось які выпадак адбыўся ў Гомелі з адным мужчынам. Вярнуўшыся аднакуль з заробкаў з добрай сумай грошай, ён адрэзаў з «замачыць» сваю ўдачу з сям'ямі. Ды так, што калі ноччу ехаў дадому ў тралейбусе, заснуў там і, як кажуць, зрабіў два крогі на восьмым маршруце. Вадыцелю патрэбна было ўжо гнаць транспарт у парк, ды што рабіць з чалавекам, сумка якога прыдуркы і, здаецца, там відаць грошы? Не пакідаць жа яго ў тралейбусе і не папраць пакінуць яго: на вуліцы дзе-небудзь мужыка могуць абраваць, бо вельмі ж ужо ён п'яны.

Таму вадыцелю прыняў рашэнне патэлефанаваць у медыцынскі цэнтр. Да прыпынку «Завод медыцынскіх прыбораў» пад'ехалі міліцыянеры і даставілі таго чалавека куды належыць. Калі там аформілі адпаведныя паперы, у яго сумачку было выяўлена каля 800 долараў, іншыя рэчы. І вось ранаца. Працвержэнне. Разлік за «гасцініцу». Выніска дадому. У мужыка памяць нехта нібы адбіў: нічога ў галаве не зацэпалася, як апынуўся тут. Акрамя аднаго: у яго былі грошы. Дзе яны, дзе? Праз 10—15 хвілін ён напарсю аркуш паперы...

У гэту ўстаноў, што знаходзіцца на вуліцы Інтэрнацыянальнай у Гомелі, я прыйшоў у панядзелак а семнацатай гадзіне. І ўжо адрэзаў адуць рытм яго работы. Дзяжурны, яго памочнік, урач-нарколаг выслухоўвалі аднаго дзядзюлю, які, як мне падалося, гаварыў аб нечым усхвалявана. Па ім было відаць, што ён абсалютна цвярозы. Але вось пытанне: што цвярозаму грамадзяніну рабіць у выцвярзэнні? Таму, грэшыла справа, мне падумалася: «заміль» чалавека ні пра што, ні за што. Напэўна, і да статыстыкі, як гаварыў мне па тэлефоне адзін мужык, які, аднак, адмовіўся назваць сваё прозвішча і кі і сцявядуць, што там, у выцвярзэнні, у п'янага вышкрабаюць усё грошы з кішэню, і назаўтра ты ўжо нічога нікому не дажашы. Вось, напрыклад, быў такі выпадак...

«ЛІШНЯЯ» МЕТРЫ. 3 КАМФОРТАМ

У Беларусі будзе рабіцца стаўка на аказанне розных відаў сацыяльных паслуг дома, прычым чакаецца, што ўжо ў бліжэйшы час магчымае скарыстацца такімі паслугамі з'явіцца ва ўсіх грамадзян краіны. Разам з тым сама са сабе падобна акалічана не павіна адкідаць на другі план такую традыцыйную дапамогу, як перасяленне ў дамы-інтэрнаты. У прыватнасці, як значны падчас выязной калегіі міністр працы і сацыяльнай абароны Уладзімір Патупчык, да 2010 года тут плануецца вырашаць адрозныя адрозныя напружаныя задачы — цалкам ліквідаваць чэргі, «увайсці» ў санітарныя нормы жылплошчы ў разліку на аднаго чалавека, а таксама палепшыць умовы пражывання састарэлых і інвалідаў.

Чарга на «нуль»?

Давадзіцца канстатаваць, што паступова павелічэнне долі грамадзян краіны ў паважным узросце прывяло да росту колькасці людзей, якім па стану здароўя неабходна пражыванне ў дамах-інтэрнатах. І ў выніку — да праблемы «дэфіцыту месцаў» ў такіх устаноўках. Зараз агульная чарга на змяшчэнне сюды перавышае паказчык у тысячы чалавек, і асабліва востра стаіць праблема «жылплошчы» для асобаў, якія пакутуюць ад псіхэўралягічных захворванняў. Разам з тым сітуацыя павінна змяніцца ўжо ў хуткім часе. Так, зацверджана днёмі ўрада праграма аптымізацыі сеткі ўстаноў сацыяльнага абслугоўвання прадуряджэння стварэнне цягам наступных трох гадоў 778 дадатковых «інтэрнатных месцаў» за кошт новага будаўніцтва, 970 месцаў — за кошт рэканструкцыі будынкаў, якія не выкарыстоўваюцца зараз, а таксама 363 месца — за кошт перапрафілявання іных устаноў. Гэта, лічаць у міністэрстве, здольна ліквідаваць чэргі нават нягледзячы на меркаванні рознага прадуряджэння будзе залежаць ад аператыўнасці распаўсюду праектна-каштарысных дакументацыі. Прычым край-

нім тэрмінам для ўсіх без выключэння ўстаноў тут вызначаны 2008 год. Тым часам не скарэць, што сёння з'яўляецца ўсё больш пытаннем накіонт адкрыцця дамоў-інтэрнатаў «еўрапейскага ўзору». У прыватнасці, гаворка ідзе аб устаноўках катэджнага тыпу, разлічаных на некалькі састарэлых і інвалідаў. — Ідэя стварэння міні-інтэрнатаў павышанай камфортнасці сапраўды вартая, аднак адназначна яна не павінна рэалізоўвацца за кошт бюджэтных сродкаў, — заўважае намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Марыяна Шчоткіна. — Разам з тым, калі знойдзецца чалавек, які захоча ўласці ў такую справу свае грошы, мы будзем гэта толькі вітаць і аказваць усю неабходную падтрымку. І, дарэчы, падобныя ўкладанні насамрэч могуць стаць даволі эфектыўным бізнесам. Прынамсі, улічваючы паступовую страту дабрабыту і з'яўленне ўсё большай колькасці людзей з высокімі даходамі, мы перакананыя — попыт на падобныя ўстановы ў перспектыве будзе толькі ўзрастаць.

Танна
не заўсёды добра
Сёння ў краіне налічваецца

МЕДЫЦЫНСКАЯ ДАПАМОГА. Пытанні і адказы

На пытанні чытачоў «Звязды» адказвае начальнік упраўлення арганізацыі медыцынскай дапамогі Міністэрства аховы здароўя Ігар Уладзіміравіч БРОУКА.

(Працяг. Пачатак у нумарах за 27, 28 верасня.)
Зінаіда Васільеўна ЯКІМАВА, г. Стоўбцы:

— У мяне поўнасьцю выдалена шчытападобная залоза. Чатыры гады запар прымала кальцыі д3 нікемад, аднак зараз мне адмаўляюцца яго выпісваць на льготных умовах. Спасылаліся на тое, што выдзелены загад, у адпаведнасці з якім неабходна рабіць стаўку толькі на выкарыстанне аічныхных прапаратаў. Дык няўжо няма выключэнняў з устаноўленых правілаў?

— У вашым выпадку, Зінаіда Васільеўна, ёсць магчымасць для выпіскі названага вамі прыпарату на льготных умовах. Сапраўды, дзейнічаюць рэкамендацыі Міністэрства аховы здароўя аб пераважным прызначэнні хворым аічныхных лекаваў прапаратаў. Аднак існуе такое тлумачэнне: у тым выпадку, калі адпаведныя прапараты неэфэектыўныя ці ў пацэнта маецца перанароўнасць да іх, то ўрачы павінны выпісваць імпартныя сродкі.

Валіяцця Дзімітрэўна СУХАВЕРКА, г. Стоўбцы:

— Паўны час у нас няма ўрача-акуліста. Зварталіся па тлумачэнні да медыцынскага начальства, але там толькі развадыць рукамі: маўляў, няма магчымасці знайсці патрэбнага спецыяліста. Пакуль гэтыя абавязкі выконвае чалавек, які не мае спецыяльнай адукацыі, але ці правільна так паступаць? Можна ж у інтарсак людзей нейкім чынам выправіць сітуацыю. Няўжо паўсюль наіраецца дэфіцыт вузкіх спецыялістаў, які міністэрства ставіцца да такога становавіча, што робіцца, каб вырашыць гэтую вострую праблему?

— Сапраўды, Валіяцця Дзімітрэўна, існуе такая праблема. Афтальмалягічны прэбм вядзе ўрач-сумяшчалыч, які прайшоў спецыяльную падрыхтоўку па афтальмолагіі. Праўда, такім чынам патрэба ў адпаведнай дапамозе не здавальняецца ў поўнай меры. Што ж датычыцца пазіцыі Міністэрства аховы здароўя ў вырашэнні гэтай надзвычай актуальнай праблемы, то заўважу наступнае: штогадовае размеркаванне маладых спецыялістаў адбываецца па заяўках абласных галіновых упраўленняў. Прыярэты падчас размеркавання выпускніку навучальных устаноў медыцынскага профілю надаецца арганізацыям першаснага ўзроўню.

Максім Кірылавіч НАЗАРУА, г. Мінск:

— У вёсцы паўсюдна ўкараняецца агульнаўрачэбная практыка. Наколькі удала гэта ажыццявіцца, ці не плануецца распаўсюдзіць такі вопыт і сярод жыхароў гарадоў? За мяжой сямейныя ўрачы карыстаюцца вялікай папулярнасцю, думаю, што і ў нас ёсць попыт на такое абслугоўванне.

— На пачатак гэтага года ў Беларусі налічвалася 376 амбулаторыі агульнай практыкі, з іх 371 працавала ў сельскай мясцовасці. Ааналіз работы гэтых арганізацый у вёсцы паказваў, што на тэрыторыях, якія

распаўнара. Адначасова ў палатках могуць знаходзіцца 24 чалавекі, і за тым, што робіцца там, сочаць дзяжурныя па палатах і ўрач праз спецыяльныя акенцы. Акрамя таго, праз сістэму віданягляду інфармацыя з палат перадаецца на спецыяльны экран, што ўстаноўлена на рабочым месцы дзяжурнага

— Я ведаю, што вашымі паслугамі «карыстаўся» і намеснік генеральнага дырэктара аднаго з прадпрыемстваў Гомеля. А ці ён паводзіў сябе? — Ні ў яго, ні ў нас прэтэнзій гэтай да аднаго не было. Дарэчы, адзін пасады ён назаўваў, — адказаў Віктар Юр'евіч.

— Шмат гадоў таму я рабіў рэпартаж за вашай устаноў. Было гэта яшчэ ў савецкія часы, і памятаю, што асобныя наведвальнікі яе ў выніку пераброў спіртнога пакутавалі маніяй вялікасі і называліся напалеонамі, кашпіроўскімі, брэжнеўскімі, унукамі Будзёнінага і Маўшэрава. У памяці застаўся і лажак, на якім утаймоўвалі так званыя «буйныя». Як з гэтым цяпер?

— Першых апошнім часам заўважана не было. Больш за ўсё влівохі называюць сябе беспрацоўцамі, і такіх з пачатку года 93,7 працэнта ад агульнай колькасці даступных. Нот-нічо з нашых кліентаў спрабуе «пракацыя» на сваіх знаёмых ці сябрах, называючы іх прызвіччымі. У першым выпадку ўстаноўчы праўдзівец слую апытаных немагчыма, бо няма абноўленых даных аб іх занятку, а ў другім «халіява» не праходзіць, бо мы для высвятлення асобы задзейнічаем такія службы, які адраэнае бюро і камп'ютарызаваную сістэму «База-папартэр». Дарэчы, такім чынам, апроч усго, мы затрымалі 11 чалавек, якія ўчынілі злачынствы і знаходзіліся ў вышчу. Быў выяўлены таксама і адзін наркаман. Усіх іх мы перадалі адпаведным праваахоўным арганам.

— А як аконт «буйныя», якія лаюцца, грукуюць у дзверы, не даюць спаць іншым? — Гэта вельмі часта сустракаецца ў асобных палатах, дзе ўстаноўлена так званая крэсла сцянення. Дзейнічае яно такім чынам, што на ім цяжка нават павернуцца. Штрафціна трымаюць тут не больш за гадзіну (пасля патрабавання медыкаў), і калі паася гэтыя ён супакоіцца, яго пераводзяць у агуль-

71 дом-інтэрат для састарэлых, інвалідаў і дзядей-інвалідаў, 4 спецыялізаваныя санаторыі для ветэранаў і інвалідаў, а таксама Рэспубліканскі цэнтр для дзядей-інвалідаў. Як адзначаюць у міністэрстве, практычна ўсе гэтыя ўстановы здолелі падрыхтавацца да работы ўзімку. Праблемы па сутнасці ўзніклі толькі па Віцебскай вобласці, дзе, як паказалі праверкі, адрозу ў дзядей інтэрнатах назіраецца дэфіцыт цёплых адзення і абутку. Што да прычын, то яны на паверхні — недастатковае фінансаванне з мясцовага бюджэту.

— Зараз інтэрнаты ні ў якім выпадку не павінны ісці насустрач суб'ектам гаспадарання, якія маюць намер «скінуць» сюды прадукцыю, што не знаходзіць рэалізацыі ў рознічным гандлі і ляжыць на складах па 10—15 гадоў, — падкрэслівае міністр працы і сацыяльнай абароны Уладзімір Патупчык. — Бо вядома, што тэрмін выкарыстання такой прадукцыі вельмі малы. Да таго ж не будзем забываць, што мы жывём у XXI стагоддзі. І людзі, якія апынуліся ў стаячарных умовах, не павінны атрымліваць рэчы, якія сьць якіх горшач, чым у «гуманітары».

Шукай сваё
Традыцыйная тэма напярэдадні зімы — ацяпленне. Паводле слоў намесніка міністра Валер'яна Карала, неабходныя запасы паліва здолелі стварыць практычна ўсе інтэрнаты. Прынамсі, казачь аб рызэчы якіх-небудзь перабоў тут не

Сяргей ГРЫБ,
Мінск—Гомель.

Прамая лінія

абслугоўваюцца адпаведнымі ўрачамі, колькасць вылікаў хуткай медыцынскай дапамогі ў 2,5 раза меншая за сярэднярэспубліканскі паказчык, а ўзровень шпіталізацыі ніжэйшы больш чым на 50 працэнтаў. Таксама зменшылася і патрэба ў зваротах пацыентаў да вузкіх спецыялістаў. У гарадскіх умовах цяпер працуюць пяць амбулаторыі агульнай практыкі — у Мінску, Віцебску, Палацку і Гродне. У асноўным яны размешчаны ў аддаленых раёнах (новабудуюцца), дзе вяліка адлегласць да паліклінік. Накірума вельмі перспектывны, таму Канцэпцыя развіцця аховы здароўя Рэспублікі Беларусь прадугледжваецца далейшае развіццё агульнай урачэбнай практыкі, пераважна ў вёсцы.

Дзімітрый Юр'евіч ПРАХАРЭНКА, Вярэзінскі раён:

— У суседніх дзяржавах існуюць ўкараніць сістэму абавязкова медыцынскага страхавання, якая будзе ў Беларусі развівацца страхавая медыцына і якім чынам гэта плануецца рабіць?

— Беларусі маюць права абслугоўвання па сістэме добраахотнага медыцынскага страхавання. У Расіі, да прыкладу, сітуацыя іная — там укаранена абавязковае страхаванне, мы па такім шляху не крочым. Увогуле, Дзімітрый Юр'евіч, Беларусь — адзіная краіна на ўсёй постсавецкай прасторы, дзе захавалася сістэма бясплатнага медыцынскага абслугоўвання насельніцтва, гэта адна з дзяржаўных прыярытэтаў.

Валіяцця ПЯТРОВА, г. Мінск:

— Чаму ў сталіцы не дакупіцца рыбнага тлущу?

— У адпаведнасці з заканадаўствам на тэрыторыі нашай краіны дазваляецца прымяняць толькі зарэгістраваныя па ўстаноўленым парадку лекавыя сродкі. Зараз у Беларусі зарэгістраваны прапараты «Рыбін тлущ вітамінізаваны (вітамін А і Д у камбінацыі)» і капсулаў па 500 міліграмаў, а таксама ў контурнай ачыстай упакоўцы. Названыя лекавыя сродкі ў дастатковай колькасці маюцца ў атчэпнай сетцы і на складах. Так што я не бачу ніякай праблемы з іх набыццём. Акрамя таго, зарэгістраваны бялгарына актыўныя дабаўкі ў капсулах, увогуле іх каля 20 найменняў. Так што выбар досыць вялікі.

Валіяцця Сяргееўна ІВАНОВІЧ, г. Салігорск:

— У прэсе з'яўляліся паведамленні аб тым, што рыхуюцца дапаўняць і палажэнне аб бальнічных. Ці прыняты такі дакумент, які змяненні ён утрымлівае (пералічыць, якія ласка асноўныя моманты, думаю, што гэта многім будзе цікава).

— Зараз аформлена адпаведных дакументаў рэгламентацыя сумеснай Паставаной Міністэрства аховы здароўя і Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ад 9 ліпеня 2002 года «Аб зацвярдзэнні інструкцыі па парадку выдчы лісткоў непрацаздольнасці, даведкаў аб часовай непрацаздольнасці і інструкцыі па запануенню лісткоў непрацаздольнасці і даведкаў аб часовай непрацаздольнасці». Пераглядаць гэты дакумент пакуль не плануецца.

(Працяг будзе.)

Мікалай ЛІТВІНАЎ.

сабе, і можа дапусціць думку аб негатыўнае, дык памятае: «відазавока» (відзісцэста, значыць) ніколі не дрэмле. Прагледзята кнігу скаргаў і прапановаў. «Чаму майго сына забралі ў выцвярзэнні» у дзень яго нараджэння, піша маці аднаго юнака. «Мне зневажалі: самавольства, беспарадак!» — скардзіцца тая жанчына-ўрач, аб якой мы апавядалі вышэй. Тут жа і падзякі. Ад цёткі непаўналетняга пляменніка, якога работнікі медыцынскіх цэнтраў не пакінулі ў халоднае надвор'е, ляжачы на зямлі. Ад пажылога чалавека, які ўдзячыны за тое, што аб ім папаліцавіна менавіта ў выцвярзэнні, а не нейкай хуліганска-зладзеі на вуліцы, калі ён знаходзіўся ў безпапаложным стане. Ад таго мужыка, які ў думках яго развітаўся са сваімі доларамі. І ён атрымаў, які кажуць у такіх выпадках, да цэнтра. Таму бязмежна ўдзячыны бы работнікам выцвярзэння.

КАМЕНТАРЫ
начальніка ўпраўлення аховы правапарадку УУС Гомельскага аблвыканкома Юрыя СЕЛІВАНОВА

— Скажу адрозу, што без дзейнасці медыцынскага выцвярзэння ў Гомелі зараз не абсыіцца, і ў павяжджэнне сваіх слоў прывяду наступныя лічбы і факты. У стане алкагольнага ап'янення за 8 месяцаў было ўчынена 3480 злачынстваў, якія падлагаюць пад Крымінальны кодэкс. Кожны трэці пацярпелы знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення. Ад падкавога атручэння алкаголем памрэ 221 чалавек, летася — больш як 300.

Гэты год быў аб'яўлены годам бясцёкі дарожнага руху і, безумоўна, жыцці многіх аматараў чаркі былі выратаваныя, калі іх, п'яных, што засыналі на праезных частках дарогі, своечасова ўбіралі адтуль. Упэўнены, што дзейнасць выцвярзэння, які і іншыя органы аховы правапарадку, дапамагае выконваць рэспубліканскую праграму Міністэрства ўнутраных спраў «Мінус сто».

У выцвярзэнні наведваўся Уладзімір ПЕРНІКАЎ.



Простыя рэчы
Для назову дарожкі для пешаходаў з дошак, каменных пліт, асфальту, іншых матэрыялаў у беларускай мове ёсць два раўнапраўныя словы: ходнікі і тратуар, якія і выкарыстоўваюцца пэўнамі, пісьменнікамі аднолькава. Тратуар — гэта да нас прыйшоў з французскай. Вось у Якуба Коласа дзядзька вандрэе па Віліні ў пошуха зямельнага банка.

Ідзе так дзядзька і па бруку Адзін за дзядзька робіць груку. Тут у пэста ці недакладнасць, ці проста дзядзька не зваяжэ на правілы, не ведаў іх. Тратуары з брукі не рабіліся і ў тыя часы, цяжка хадзіць. Бруквалася праезная частка. Далей у Коласа і знаходзім, дзядзька занадта заглядаецца на шылды.

Ды перабраў тут дзядзька мэрэ: На слуп узбіўся, на халеру, Ды так аб падлу тухрануўся, Што свет яму перавярнуўся, На брук зляцеў ён з тратуару, Перакруціўся разоў працу, І так у брук бядка загасіў, Траха манерак не расквасіў.

Знайшоў гэтыя радкі ў «Новай зямлі» і задумаўся. Наколькі я разумеем: дзядзька ледзь не расквасіў свойной, а тады ж яшчэ сяляне неслі галаўні ўбор — магерку. Паэт стварыў такі вобраз, перанос з шапкі на твар. Але я ў Коласа — манера, праз «н». Успомніў, што ў апісаных салдацкага рыштунку мінных часоў сустракалася такое слова. Ці не ў манеркі фельдфебелі налівалі салдатам вінную порцыю. Звярнуўся да слоўнікаў. Ёсць, манера — паходная металічная пляшка ці бляншанка з накрывкай. А вось у накрывку віно і налівалася. Дык, можа, такую манерку дзядзька ледзь не расквасіў? Багата беларуская мова.

Дарэчы, слова брук часта сустракаецца ў ранняга Максіма Танка. Жыў паэт у Віліні, паказваў і па тратуары і па брукі.

Заснулі плошчы, купалы і ліпы, Злізала нон неонаў сініх крокі, І брук апошні шлест вуліц выглы... Ці яшчэ ў яго ж:

Разгарзіцца агні ліхтароў Біце ў сцены каземаў, біце! Брук грэмліць ад грукату баў, Ад расквасыханай навальніцы.

А мне ўсё-такі больш падабаецца слова ходнікі. Зразумела, што ўтваралася яно ад значэнняў ход, хада. Звычайна быць у высюцкую, які прыхваў у горад, упершыню патрапіў на тратуар, так назваць яго. Толькі такая назва і ў слоўніку Ласотскага. Увогуле ж корань «ход» у беларускай мове паслужыў утварэнню слоў з вельмі многімі значэннямі.

Гэта і ход гісторыі. І ў механізма можа быць ход якой-небудзь дэтэлі. І шахматысты робяць свой чарговы ход. І ў рамана можа быць ходзіць быць парадны і чорны ходы. І цпер дапытлівыя хлапцы шукаюць падазненныя хады. У старавесчых ататах вісяць на сценах ходзікі. А можа і тавар быць на кірмашы ходкіна, прадавацца нарастваць. І сцэжкі ў лесе можа быць ходжанай, пратантанай. А пры адсутнасці транспарту нават мінуць дабрааоцыца пры неабходнасці сваім ходам, пехам. І разгрукуючы што-небудзь, пераносыць, мы робім, а то і лічым ходкі... Намала ў беларускай мове назваў, прозвішчаву, звычаных з хадой — Ходзькі, Ходзічы.

І ўстойлівыя выразаў у нашай мове з гэтым словам шмат. Ведаць усё хадзі і выхадзі — быць пранорыльным чалавекам, пры блаце. На хад падносіць рэчзь — амаль тое ж, але рэчзь з імпагтам, зухвата. Хадзіць хадзірам — бавіцца так, што сцены і хаце трасуцца. Чытачы старэйшага пакалення, безумоўна, памянч славутою карціну «Хадакі ў Леніна». У першага кіраўніка Савецкай дзяржавы сяш дзядзька барадаты дзядзькі ў сярмяжках, ануцах, лапцях. Ленін уважліва іх слухае. Пра што прыйшлі жаліцтвы? Тады настанілі не расказвалі, а сёння можа задагачаць: мяркуючы на часе, просяць адмяніць ваенны камунізм з яго харчовай ваенскай вярсткай, вымятаннем хлеба з вёска падчыстоў. Дарэчы, хадкі не пераваліліся і ў наш час. У васмірэ д

Сёння

Table with weather forecast for various cities: Сонца, Месяц, Віцебск, Гомель, Гродна, Брэст.

Надвор'е на з'яўра



...у суседзяў

Table with weather forecasts for neighboring cities: Варшава, Мінск, Вільнюс, Рига, Кіев, С-Пецярбург.

2 кастрычніка

1608 год — Генеральны штат Нідэрланду разгледзілі прапаніне шліфшючыка лінаў для акулараў Ханса Ліпергея, які прыдумав тэлескоп з трохразовам павелічэннем.



«Не навязвай нікому таго, чаго ты хочаш для сябе: густы людзей вельмі розныя».

Джордж Бернард Шоў.

Advertisement for Belvneshekonombank, including contact information and details about the shareholders' meeting.

Large advertisement for Belarusbank, featuring the bank's logo, 85th anniversary, and detailed rules for the share savings bank.